

В. І. Пічэта.

Зямельнае права ў статутах 1529 і 1566 гадоў.

Зямельнае права Вялікага Княжества Літоўскага ўтваралася звычайным парадкам, шляхам рашэнням, як вяліка~~княж~~скага і паноў—рады суда, гэтак і мясцовых судовых корпорацый. Неабходнасць кодыфікацыі зямельнага права ўжо ў пачатку XVI веку была зусім ясная для шляхецкага стану. Назыバラлася шмат розных судовых рашэнняў, якія неабходна было прывесці ў систэму і дадаць усім юрыдычным зямельным нормам, дзейнічаўшым на тэрыторыі Вялікага Княжества Літоўскага, адзінакавы характар.

Разьвіццё гаспадарчага жыцця, і ў сувязі з гэтым, мобілізацыя зямельнай уласнасці, якая цяпер пачалася, настойчыва высоўвалі на першы плян пытанье аб кодыфікацыі права наогул і зямельнага—у прыватнасці. Неабходнасць кодыфікацыі права выразна вызнавалася земляўласніцкай клясай, якая выступіла на Віленскім сойме ў 1522 годзе з прапазыцыяй аб кодыфікацыі права наогул. В. К. і паны-рады павінны былі пайці на сустрэньне жаданьям широкіх колаў земляўласніцкай клясы. Здавальненне запатрабавання шляхты выявілася ў выданыні статута 1529 года ў якім правы і прывілеі шляхты, як земляўласніцкага стану, атрымалі даволі поўнае і выразнае выяўленыне і адбітак. Агалошаны статут, гэтак званае першае рэдакцыі, зъмяяшчаў у сабе права выключна земляўласнікаў. Іншыя вольныя грамадзянскія групы, закрануты ў статуте пастолькі, пасколькі яны ў тэй альбо ў другой ступені былі звязаны са служылым земляўладаньнем. Статут увёў зямельнае права, якое адналькова дзейнічала па ўсёй тэрыторыі Вялікага Княжества Літоўскага.

Шляхецкі стан, сабраўшы ў сваіх руках зямельны капитал вялізарнай вартасці, вельмі раўніва адносіўся да сваіх інтарэсаў і імкнуўся забясьпечыць сябе ад магчымасці пасягнення на свае зямельныя права з боку чужаземцаў. Шляхта надзвычайна баялася пераходу нават часткі дзяржаўнага зямельнага капіталу ў чужаземныя рукі, праз раздаваныне чужаземцам рознага роду дзяржанняў. Урад Вялікага Княжества Літоўскага быў прымушаны ў гэтым пытанні солідарызавацца з інтарэсамі ўсяго земляўласніцкага стану. Ужо ў прывілеі Вел. Кн. Казіміра за 2 траўня 1447 году маецца ўрачыстае дэкліраваныне да-ваць уладаньні і пасады толькі адным тубыльцам¹⁾. Аналёгічны артыкул маецца і ў прывілеі 1492 г. В. К. Аляксандра,²⁾ і ў прывілеі 1506 г. В. К. Сыгізмунда,³⁾ які ў падсумавальным выглядзе пацвер-

¹⁾ Любавский М. К. Очерк истории Литовско-Русского государства, 1910. Приложения. Привилей 1447 г. § 14.

²⁾ Тамже привилей 1492 г. § 16.

³⁾ Тамже привили 1506, § 2.

джвае ўсе права і прывілеі, атрыманыя шляхецкім станам ад папя-
рэднікаў В. К. Сыгізмунда. Статутавая норма, абвяшчаўшая „Іж в
землях наших того Великого Князства земель и городов мест“ дедит-
ства, держанья и уряды будут раздаваться только прирожаным, а ту-
быльцом тых земель наших Великого Князства“, аканчальна замацавала
гэтае права шляхты, яшчэ раней выказанае ў атрыманых ёю прыві-
леях ⁴⁾. Гэтым артыкулам Статуту шляхта забясьпечвала сябе ад магчы-
мага пранікнавенія ў яе грамаду чужаземных элемэнтаў. Аднак, вы-
шэйпамянуты артыкул Статуту, ня гледзячы на свой катэгарычны тон,
ня раз парушаўся вялікім князем. І палякі і маскоўцы, якія падпадалі
на тэрыторыю Вялікага Княжаства Літоўскага, атрымлівалі ад В. К.
староствы і дзяржаныні. На гэтым грунце створваліся непараразуменъні
паміж В. К. і прадстаўнікамі шляхецкага стану.

Неабходнасць больш съцілага азначэння юрыдычнай нормы ў
адносінах права чужаземцаў на ўладанье зямлёю, якая норма знахо-
дзілася ў Статуте 1529 году, была зусім відавочнай. У гэтых адносінах
Статут 1566 г. значна дэталізаваў палажэнне вышэйпаказанага арты-
кулу першага Статуту. У Статуте 1566 г. вышэй паказаны артыкул
Статуту 1529 году атрымаў больш выразнае і пашыранае формуля-
ваньне. Асноўны-ж зъмест артыкулу застаўся бяз зъменаў. Статут дру-
гога выданья стаяў на tym пункце погляду, „што ж в том панстве,
Великом Князстве Литовском и во всех землях, ему прислухающих,
достойностей духовных и светских городов, дворов и грунтов старост
в держании и поживании, и вечностей жадных чужеземцам и загра-
ничникам, ани суседом того панства давать не маем“ ⁵⁾. В. К. дэкля-
раваў за сябе і за сваіх патомкаў даваць апошнія толькі „Літве, а
Руси родичом старожытным и врожанцам Великого Князства Литов-
скаго и тых земель, тому Великому Князству належачих“. Статут да-
пушчае, аднак, магчымасць такого выпадку, калі, наперакор гэтак
катэгарычна выказанай забароне, усё-такі ў руках чужаземца акажацца
тое ці іншае дзяржанье, якое было дадзена В. Князем дзяякуючы
настойчывым просьбам чужаземца. У такім выпадку, калі выявіца не-
законнае ўладанье альбо дзяржанье, „тогда маेतность его вся маеть
быть взята до столу и скарбу нашого Великого Князства Литовского“. Выключэнне складаюць толькі тыя з чужаземцаў, якія аселі на тэрыторыі
гаспадарства „з ласки данины нашоє, альбо которым иным правом“. У гэткім разе асобы „оселости оное уживати мають“, нараўне з іншымі
грамадзянамі Вялікага Княжаства, але ў той-же час яны абавязаны
адбываць з тых земляў „службу земскую тому панству“. Дапушчаючы
магчымасць ўладанья зямлі эмігрантамі, законадаўства II Статуту
тым ня меней патрабуе, каб чужаземец „на достоинства и всякий вряд
духовный и свецкій не маеть бытъ обиран, а не от нас господаря
ставлен“. У выпадку, калі-б які-небудзь чужаземец, што займаў тую ці
іншую сьвецкую ці духоўную пасаду, не захацеў-бы ад яе адмовіцца
пасля напамінання, то такі „маетнасть свою на нас, В. К. Литов-
скаго, тратит“ ⁶⁾.

Шляхецкая зямельная ўласнасць усіх відаў:—вотчынная, выслу-
жаная альбо купленая, як агульнае правіла, недатыкальна. Аднак, з
гэтага агульнага правіла ёсьць і выключэнні. Гаспадарскія падданыя,
што ўцяклі „до земли неприятельской“, разглядаюцца як дзяржаўная

⁴⁾ Статут 1529 (Временник Московского Общества Истории и Древностей Рос-
сийских; книга 18, М. 1854). Раздел III арт. 3.

⁵⁾ Статут 1566 (Издание Моск. Общ. Ист. и Древ. Рос.). Раздел III арт. 9.

⁶⁾ Статут 1566, Раз. III, арт. 9.

злачынцы і таму „таковыі кожныі чесьть свою тратит, а имение его отчизное, и выслуженое, и купленое ни детем ни ближним, только на нас, господаря“ ⁷⁾.

На аснове недатыкальнасьці шляхецкага зямельнага ўладаньня пасъля съмерці бацькоў „сынове и дочки отчизны отдалены бытъ не мают“. Увашоўши ва ўладаньне бацькаўскай спадчынай, яны карыстаюцца, нараўне з іншымі зямляўласынкамі ўсімі „вольностыми и супольным правом, яко княжата и панове хоруговые, шляхта и мещане Великого Князства Литовского посядают и на пажитки свои оборочают“ ⁸⁾. Аднак, гэтая агульна-абавязковая юрыдычная норма можа быць парушана, і дзецы траціць права на нярухомую маемасць у tym разе, калі-б бацька „от детей втек до земли неприятельское“, а дзецы, што засталіся дома „не были-бы дельные“. Пры існаваныні ж асобнага ад бацькі ўладаньня, калі, згодна закону, будзе даведзена, што дзецы ня ведалі аб умысьле свайго бацькі, „тогда они части свое не тратят“ і на гаспадара толькі „тая часть отцовская спадывает“. Гэта сама, у выпадку, калі-б уцёк заграніцу выдзелены сын, а бацька і браты ня ведалі аб яго умысьле і ніяк яму не дапамагалі, з чаго і маглі-б „вывестися присягами телесными, тогда они частей своих не тратят, лечь толькі того брата часть, который втек спадывает на нас гаспадаря“ ⁹⁾.

Законадаўства другога Статуту поўнасьцю пераймае пала-жэныні, што маюцца ў першам Статуте, у адносінах конфіскацыі зямлі ўласынкаў уцёкшых „до земли неприятельское“. Статут 1566 г. толькі дапоўніў законадаўства першага Статуту tym, што маемасцю, якая не падлягае конфіскацыі, зъяўляюцца ня толькі выдзеленія часткі дзяцей, але і добранабытая „власного набытъя своего“. Разумеецца, што дзецы ня былі асьвядомлены аб умысьле іхнага бацькі і ня прымалі ў ім ніякага ўдзелу ¹⁰⁾. Апроч таго, Статут 1566 году вымагае, каб аддзелены сын „мешкал-бы на том кром отца своего не в одном ме-стцу з ним, а не за одним плотом и небыл подойзренны“ ¹¹⁾. Так-сама, не падлягаюць конфіскацыі ўладаньні і жаночыя „отчизные и материстые“, а таксама атрыманае ад злачынца мужа вена, калі толькі выявіцца, што жонкі „таковых здрайц, которые не будут ли ведали, тое зрады мужов своих, а с того се выведут прысегами своими“ ¹²⁾. Не падлягаюць, таксама, конфіскацыі землі праданыя і запраданыя да моманту ўцяканьня за граніцу, калі толькі ўласынік гэткай маемасці „окажет на то листы и держанъя своего доведет“. У разе, калі ён ад-мовіцца прысягай апраўдаць сваё ўладаньне, „тогда тое купленое, або закупленое имение тратит“ ¹³⁾.

Статут першага выданьня, устаўляючы, як агульнае правіла, што дзецы ня могуць быць пазбаўлены спадчыны пасъля сваіх бацькоў, калі толькі апошнія не зрабілі злачынстваў дзяржаўнага характеру, аднак, з гэтага агульнага правіла апошні робіць некаторыя выключеньні. Перш за ўсё траціць права на ўладаньне нярухомай маемасцю кожная дзяўчына, якая „пашла да чужой земли, да Полчи, або до Мазовш або до которое колве земли, маючи имена отчизны, и материстые, в пан-стве нашем в Великом Князстве Литовском“. Дзяўчына, што вышла замуж за чужаземца траціць сваё права ўладаньня „отчизнімі і маця-

⁷⁾ Статут 1529, Разд. I, арт. 2.

⁸⁾ Статут 1529, Разд. III, арт. 9.

⁹⁾ Статут 1529, Разд. I, арт. 4.

¹⁰⁾ Статут 1566, Разд. I, арт. 6.

¹¹⁾ Статут 1566, Разд. I, арт. 11.

¹²⁾ Статут 1566, Разд. I, арт. 3.

¹³⁾ Статут 1566, Разд. I, арт. 10.

рыстымі“ землямі, якія адыходзяць „на стрыев рожоных“. У выпадку адсутнасьці гэткіх,—„на яе близких“. Пры тым наследнікі не павінны даваць гэткай дзяўчыне ніякага „пасагу“¹⁴⁾. Так сама дзяўчына, якая выйшла замуж бяз волі бацькі і маткі, траціць ня толькі права на пасаг, але зусім адхіляеца наследаваньня мацярынскаю маемасьцю нават у тым разе, калі-б яна была адзіна дочкаю ў сваіх бацькоў¹⁵⁾. Уся-ж „отчизна спадывает на близких“. Таксама, калі-б якая небудзе дзяўчына сірата, выйшла замуж бяз згоды „stryev, або брати сваей“, то яна таксама траціць права на ўладаньне законнай сваю часткай маемасьці. Каб абегчы злоўживаньняў, якія пры гэтым маглі-б вынікнуць, Статут 1529 г. дазваляе дзяўчыне, што жадае выйсьці замуж, але якой браты і дзядзькі робяць у гэтым перашкоду, зъвярнуцца за дапамогай „дальших кровных своих, або до враду“. У гэткім выпадку, яна ня траціць права на маемасьць. У праціўным выпадку, калі яна ня зъвернеца да ўраду альбо да блізкіх і была-б дарослай усё такі пойдзе замуж, „тогда имене тратит“¹⁶⁾. Статут прадбачаць маўгчымасьць абражаньня дзецьмі бацькі альбо маткі. У такім разе, „если бы сын отца вдарили, або зсоромотили, або которые втиески и пренегебанья ему чинил“, то бацька мае права адхіліць сына ад правоў на спадчыну. У разе, калі-б у бацькі быў адзін сын, тагды дзівье часьці маемасьці пераходзяць да сваякоў, а трэцюю частку ён можа „обернути“ па ўласнаму жаданьню. У аналагічных выпадках і матка можа адхіліць сваю дачку „от свае части материстого“¹⁷⁾. Аддаленія ад права на спадчыну праз духоўную запіс Статут першай рэдакцыі не дазваляе. Каб абегчы злоўживаньняў, Статут патрабуе, каб тая старана, што мае замер адхіліць сваіх дзяцей ад спадчыны, „пришодши перед господарем, або перед урадником, поведити и дати на него слушные причины“, тагды, калі з гэтым згодзіца ўрад, альбо гаспадар, парушыўшага пачцівасьць да бацькоў можна „за его выступ злый записом от имени отдалити“¹⁸⁾.

Статут другое рэдакцыі закранае тыя-ж самыя пытаньні, якія былі ўзыняты ў Статуте першага выданьня. Стоячы на пункце гледжаньня неаддалельнасьці дзяцей ад наследаваньня бацькаўскве і мацярынскве маемасьці, Статут другога выданьня дапушчае таксама рад выключэнняў, часткай аналагічных першаму Статуту, часткай уводзіць новыя выпадкі, дзякуючы якім бацька мае права адхіліць сваіх дзяцей ад маемасьці. Статут 1566 г., адмовіўся аддаліваць ад права на ўладаньне нярухомасьцю тых дзяўчат, якія вышлі замуж за чужаземцаў. Статут патрабуе толькі „иж бы каторыи колвек, оселый и неоселый оженился в Литве и побрал по жене именья“, у выпадку „войны и каждое потребности Великого Князества Литовского“, быў ававязаны адбываць з тых маёмасьцяў вайсковую службу, не адмаўляючыся тым, што яму жонка тае маемасьці не запісала. У выпадку, калі запатрабаваньне гэтае ім будзе парушана, то тагды ён і яго жонка „тратят тые именья“¹⁹⁾. Статут 1566 г. поунасьцю падзяляе пункт гледжаньня першага Статута, згодна якога дзяўчыны, што вышлі бяз згоды бацькоў замуж, траціць права на атрыманьне пасагу і адхіляюцца ад маемасьці етчызней и мацярыстай²⁰⁾. Таксама статут 1566 г. стаіць і на тым пункце

¹⁴⁾ Статут 1529. Разд. IV, арт. 10.

¹⁵⁾ Статут 1529. Разд. IV, арт. 11.

¹⁶⁾ Статут 1529. Разд. IV, арт. 12.

¹⁷⁾ Статут 1529. Разд. IV, арт. 14.

¹⁸⁾ Статут 1529. Разд. IV, арт. 14.

¹⁹⁾ Статут 1566. Разд. V, арт. 6.

²⁰⁾ Статут 1566. Разд. V, арт. 7.

гледжаньня, што дзяўчына, якая вышла замуж бяз волі на тое братоў і сваякоў, альбо бяз згоды ўраду, калі браты робяць перашкоды гэтаму шлюбу, адхіляеца ад насьледаваньня²¹⁾). Статут 1566 г. прадбачыць яшчэ новы выпадак, калі дзяўчына альбо ўдава можа быць адхілена ад бацькаўскай альбо мацярынай маемасьці. Гэтак, калі дзяўчына, альбо ўдава, будучы шляхецкага паходжэння, выйдзе замуж за простага стану чалавека, то яна аддалъваеца ад усіх маёмасьцяў, якія пераходзяць да сваякоў. Аднак тыя, што атрымалі спадчыну, павінны гэткай „девце, або вдове за тые іменья ёе, отложіти суму пенезей, подле шацунку Статутовога, але по паловицы т. е. даючы за кожную службу людзей 5 коп. грашай, а іншіе грунты сумы по половицы“²²⁾). Апроч таго, гэткія ўдовы і дзяўчата, што вышлі замуж за простага стану людзей, трацяць сваё вена. Усякія абавязанасьці дзяцей і кроўных трацяць у гэтым выпадку сваю сілу. Статут другога выданьня прадбачыць, таксама, рад выпадкаў калі бацькі, зразумела за згодай адпаведнай улады, маюць права аддаліць сваіх дзяцей ад насьледаваньня. Ён зазначае магчымасьці: 1) калі „сын кгвалтовне руку поднесет на родичов, альбо імение за живота з рук отцовских кгвалтовней отыймае“. 2) Калі сын учыніць „значную кривду“ свайму бацьку, альбо якім небудзь способам зробіць замах на яго жыцьцё. 3) Калі сын ці дачка праз злосць і ненавісць будуць рабіць заходы на жыцьцё бацькі альбо маткі. 4) Калі сын адмовіцца ўзяць на сябе паруку па сваім бацьку, хоць справа закранала жыцьця апошняга, альбо наогул адмаўляўся ўзяць на сябе які-небудзь абавязак у адносінах да свайго бацькі. 5) Калі дзяўчына, ня вышаўшы замуж, ня гледзячы на тое, што кроўныя ня чынілі ёй у гэтым ніякіх перашкод, вядзяе непачцівым способам жыцьцё, а хаця і дасягнула 25 гадоў, усё такі ня вышла замуж, але жыла старым способам, „тогды родичове могут от имени выдетечить, а то для того, аж их послушна быть и в малженство пойти не хотела“. 6) Калі сын вызначаеца псыхічнай ненармальнасьцю в „земстvu розума“. 7) Калі хто небудзь з бацькоў аказаўся ў палоне, а сын адмовіўся іх выкупіць, уладаючы пры гэтым сваёю ўласнаю маёмасьцю. 8) Сыны, што адступіліся хрысьціянскае веры. Зразумела, адхіленыне сыноў ад насьледаваньня можа быць зроблена на духоўніцаю, але толькі ў прысутнасці ўлады. Апошняя павінна выслушаць зробленую, заяву праверыць яе асновы, і тагды запісаць у адпаведную книжку²³⁾).

Права ўладаньня нярухомай маёмасьцю грунтуеца на гаспадарскам падараўаньні, замацаваным лістом, альбо даўнасці часу. Усякое зямельнае дзяржанье павінна адпавядаць таму, што запісаны ў лісьце гаспадарскім. Земляўласнік, які атрымаў ад В. К. ліст на зямельнае ўладаньне, але пры ўводзе ва ўладаньне захапіў больш „нижли просил“ у такім выпадку „тую выслугу и данину тратит“. Роўна-ж, каліб земляўласнік захапіў без даніны зямлю і далучыў яе да сябе, то такая асока траціць сваю выслугу і „тое забрание“, якая спадвае на гаспадара. Так-ж сама, калі хто небудзь „ку отчизному своему имению люди або земли, пущи, або ловы возера без даніны забрал“, дык у такім разе з мэтай пакараньня, з яго маёмасьці выдзяляеца частка роўная па каштоўнасці забранай ім маёмасьці, якая „спадывает на господаря“. У разе калі земляўласнік захапіў толькі людзей з зямлём або без зямлі, альбо захапіў пустую зямлю, то з яго зямельных уладаньняў робіцца адпаведная компенсацыя.., мае-

²¹⁾ Статут 1566. Разд. V, арт. 8.

²²⁾ Статут 1566. Разд. V, арт. 11

²³⁾ Статут 1566. Разд. VIII, арт. 7.

каждого человека колько будет взял своими отчызнами навязывает, из землями, а земли каждую землю землей".²⁴⁾

Урад Вялікага Княжаства Літоўскага строга пільнаваўся вышэй паказанага артыкулу першага Статуту, Пры ўтварэнні аграрнай рэформы Сыгізмундам Аўгустам у заходніх частках Вялікага Княжаства Літоўскага, адбывалася паверка праў на землю. У разе, калі дзяржальнікі зямлі ня мелі адпаведных дакумантаў на права ўладаньня зямлёй, то ўсе гэтыя бездакумантныя землі адпісваліся на гаспадара²⁵⁾. Земляўласнікі Вялікага Княжаства Літоўскага маглі аказацца ўласнікамі зямлі, на якія яны к моманту выдання Статуту 1529 г. ня мелі ніякіх дакумантаў, і права ўладаньня якімі грунтавалася толькі на даўнасьці часу. Ужо ў шляхецкіх прывілеях гаварылася аб такога рода зямельных уладаньнях і прывілеі фактычна замацоўвалі іх за ранейшымі ўласнікамі. Статут 1529 году гарантаваў шляхце недатыкальнасць гэткіх дзяржаньняў. Гэтак, калі-б хто-небудзь уладаў спакойна маємасцю і паселенымі землімі ящэ ад часоў Казіміра, хая-б на іх ня было ніякіх апраўданых дакумантаў і ніхто-б на іх не заяўляў пратэнзій „и о том до короля Олександра будет ся никто ся не привоминал бы“ то гэткія асобы захоўваюць за сабою права ўладаньня.²⁶⁾ У выпадку ж падняцца іску адносна незаконнага ўладаньня В.К. павінен быў „справедливость чинити без отволокі“. ²⁷⁾ Калі-ж хто адбярэ ад гэткага ўладальніка землі а патым выявіцца, што гэта зямля знаходзілася ва ўладаньні сям'і ад часоў Вітоўта, Сыгізмунда і Казіміра, то гэткі ўладальнік захоўвае поўнае права на сваю землю.²⁸⁾

Статут першага выдання, замацоўваючы за ўладаньнікамі землі, якімі яны валадалі ад старых гадоў без дакумантаў, пры адсутнасці якіх бы то ні было сустрэчных спрэчных іскаў на прычыне ўладаньня зямлёю, павінен быў азначыць пунктуальна таксама і тэрмін даўнасьці, пасля якога ніякі іскі ў адносінах да нярухомай маємасці ня будуць дзейснымі. Статут першага выдання аканчальна азначае тэрмін даўнасьці 10 гадамі. Па выхадзе 10 гадоў усякія іскі зьяўляюцца ня дзейснымі, і нярухомае ўладанье застаецца ў руках тae асобы, якая трymала зямлю на працягу гэтага часу. Аднак гэты тэрмін даўнасьці не пашираецца на недарослыя да моманту іх сталага ўзросту, калі даросламу „младенцу“ выйдзе 18 гадоў, а „девце 15 лет“. Адналькова, тэрмін даўнасьці ня мае свайго юрыдычнага значання для тых асоб, што знаходзіліся заграніцай, зразумела, з дазволу В.К., аж да павароту гэткай асобы назад да дому. Для тых, што вярнуліся з заграніцы, тэрмін земскага даўнасьці пачынаецца „от того часу, как с чужой стороны к своей земле приедетъ“.²⁹⁾

Статут першага выдання прадбачыцьмагчымасць гэткага выпадку, калі дзіве асобы заяўляюць пратэнзыі на адну і туую зямлю, і калі кожны з тых, што даходзіць на яе права, мае пэўную аснову сваіх дамаганьняў. Гэткія спрэчныя пытаныні могуць узынінцца толькі ў тым выпадку, калі ўрад выдаецца два дакуманты на права ўладаньня аднай і тaeюж зямлёю і людзьмі. Зразумела, выданыне двух дакумантаў зъўляецца вынікам памылкі Ураду і злоўжы-

²⁴⁾ Статут 1529 разд. I арт. 8

²⁵⁾ Пичета. Аграрные реформы Сигизмунда-Августа в литовско-русском государстве ч. I Москва 1917 г.

²⁶⁾ Статут 1529 г. разд. I арт. 14.

²⁷⁾ Статут 1529 г. разд. I арт. 14.

²⁸⁾ Статут 1529 разд. I арт. 19.

²⁹⁾ Статут 1529, разд. I, арт. 18.

ваньня з боку таго, хто прасіў аб падарэнні, ведаочы, што гэтае ўладанье знаходзіцца ў другіх руках. У такім выпадку захоўвае сваю сілу „першы прывілей або лист колко лет поживал и в держаню был“. Статут падымае, так сама пытаньне аб tym, як быць з tymі землямі, што былі падараны земляўласнікам, якія ня гледзячы на тое, што атрымалі ад гаспадара лісты на ўладанье зямлі, на працягу 10 гадоў не ўвашлі ва ўладанье данымі ім землямі. У гэткім разе, за выключэннем тэрміну даўнасьці, яны трацяць права на ўладанье надаранай В.К. зямлёю³⁰⁾. Статут другога выданья закранае тыя-ж пытаньні, але ў вырашэнні апошніх ён ня ўносіць ніякіх зъмен³¹⁾.

Ужо шляхецкія прывілеі дазволілі ўласнікам нярухомай маёмасці распараджыцца ёю па ўласнаму жаданню³²⁾. Урад павінен быў контраляваць вольнасьць звароту зямельнай уласнасці з tym, каб ад гэтага не пацярпелі інтэрэсы дзяржавы, з тae прычыны, што кожнае зямельнае дзяржанье было звязана з адпраўленнем ваеннай павіннасці дзяржаве.

Статут 1529 году, захоўваючы за земляўласнікамі права вольнага распараждэння сваім землямі, аднак абмяжовывае апошніяе права ў адносінах фамільных і выслужаных маёмасцяй „вольную моц имінія свога третью частку отдати, продати, даровати и в пожитки добровольные привести“, зразумела з прынцыпем пад увагу вызначанных законам фармальнасцяй, і атрыманьня ад цэнтральнай альбо правінцыяльнай улады дазволу на права заключэння адпаведных грамадзянскіх зъдзелак³³⁾. Разумеецца, што гаспадарская адміністрацыя не магла рабіць ніякіх перашкод у tym выпадку, калі адчужэнню падлягала толькі адна трэцяя ўладанье. Самы-ж зварот зямляўласніка да адміністрацыі быў выклікан неабходнасцю кантроля з боку дзяржаўнай улады, якая съяздзіла за tym, каб закон ня быў парушаны дзяржальнікамі зямельнай уласнасці. Аднак, Статут, даючы земляўласніку права прадаць на вечнасьць толькі трэцюю частку маёмасці, у той-ж самы час дазваляе апошняму ў выпадку неабходнасці, „если б была б потреба на службу нашу земскую пенезы, две части заставити и толку“, пры ўмове, што застаўная сума ня будзе большаю вартасці адданых у заставу двух частак. У выпадку парушэння гэтага патрабавання, кроўныя, пры выкупе застаўнае маёмасці „не павинны больш дати одно, чого стоят тыя две часті“. Асаба, што ўзяла маёмасць у заставу і давала пазыку, якая перавышае вартасць маёмасці, траціць гэтую лішку беззворотна³⁴⁾.

Статут 1529 году, дазваляючы адчужванье пэўнага ліку зямлі, а таксама дапушчаючымагчымасць заставы і апошній непраданай зямлі, ішоў на сустрэньне тагочасным запатрабаванням жыцьця. Народная гаспадарка, якая ўжо разъвілася, і асабліва сельска-гаспадарчы пад'ем, што тагды адбываўся, утваралі крайнюю неабходнасць мобілізацыі зямельнай уласнасці. Пагоня за зямлёю, з боку асобных прадстаўнікоў шляхецкага стану, была прычынай значнага запрапанавання асобнымі земляўласнікамі сваіх земляў на продаж³⁵⁾.

Абмяжаванье першага Статуту адноса права распараждэння знаходзілася ў супярэчнасці як з запатрабаваннямі народнай гаспадаркі, гэтак і з шляхецкімі правамі і прывілеямі. Калі шляхецкія пра-

³⁰⁾ Статут 1529 Разд. I арт 24.

³¹⁾ Статут 1516, Разд. I стр.15, 28, 29 Разд. III арт. 38.

³²⁾ Любавскій. Очеркі истории, Прывілей 1413. арт. 4., Прывілеі 1447, арт 1.

³³⁾ Статут 1529 Разд. I, арт. 15.

³⁴⁾ Статут 1529, Разд. I арт. 16.

³⁵⁾ Пічэта. Эпоха горадское гаспадаркі Беларусі. (Полымя. 1925, № 6.)

вы давалі шляхцікам права вольнага распараджэння сваю маємасьцю, але апошняе ўсё такі абмяжоўвалася дзейным законадаўствам, то зусім зразумела, што кляса земляўладальнікаў павінна была імкнуцца да таго, каб дабіцца зъмены адпаведнага артыкулу першага Статуту. Спачатку ўсё абмежаваныні першага Статуту былі захованы ў Статуте 1566 году³⁶⁾, што, зразумела, знаходзілася ў поўнай супярэчнасці з артыкулам гэтага-ж самага Статуту, які дазваляў „всім станам шляхецкага народу, яко людем вольным... имениями своимі отчизными, материстымі и якимже кольвек обычаем набытыми шафовати, водле потребе воли и подобаньня своего отдать, продати, даровати, записати, заставити в долг и в сумах завести заменяти“³⁷⁾. Нязъмененая юрыдычная норма Літоўскага Статуту сустрэла супярэчаныні з боку шляхты на Берасцейскім Сойме 1566 г., які адмініструючы паказаны артыкул Статуту. Згодна вырашэння Берасцейскага Сойму, кожны земляўласнік мае права распараджэння сваімі айцоўскімі, земскімі, матчынымі, выслужанымі і купленымі маємасьцямі, бяз усякага абмежаваньня. Кожны земляўласнік мае право „водле доброе воли своее и мысли, отдать, продати, даровати и записати, заставити, от детей и близких отдалити подле бачэнья своего тым шафовати“. Для ўтварэння гэткае зъдзелкі ўжо цяпер не патрабуецца дазволу дзяржаўнай улады. Шляхціч, які ўтварае тую ці іншую грамадзянскую зъдзелку, павінен аб гэтым паведаміць уладу для занясеньня яго заявы ў належныя актавыя кніжкі аб тым, што такая-то маємасьць перайшла ва ўладанье другое асобы³⁸⁾.

Статут першага выданьня, дазваляючы адчужваньне пэўнай часткі маємасьці, аднак не паширае гэтага права на апякуноў. Апошні „не моzon есть отчизны детиное продати, або яко кольвек стратити, а ни тэж того имени их граничити“. У выпадку парушэння апякуном гэтай пастановы, дзеци, дасягнуўшы сталасьці, заховываюць за сабою права праз суд дабівацца аднаўлення парушаных іхных інтарэсаў. Прычым, у гэткім разе, земская даўнасьць вядзе свой пачатак толькі з таго моманту, калі дзеци дасягнуць „супольных лет“³⁹⁾. Таксама, старэйшы сын ці старэйшы брат, што быў апякуном сваіх братоў і ў той жа час суўласнікам непадзеленай маємасьці, ня можа, за выключэннем толькі часткі, якая на яго прыпадае, „задолжити, продати, заставить, отдать, стратити“. У выпадку калі суўласнікам прыдзецца адказваць за даўгавыя абавязнасці бацькоў, якія знаходзяцца на маємасьці, то старэйшы брат, „с ведома и з волею, и с порадою старших приятелей дома своего, тогда моzon будет именъя брати своей в пенезях завести, а тые долги отцовские, або матчины со своих частей мают заплатити, с тых же пенезей“. пры тэй аднак умове, што сума, атрыманая за адданье маємасьці ў заставу, ня будзе перавышваць велічыні даўгой⁴⁰⁾.

Статут 1566 г. ня ўнёс ніякіх зъмен у пастановы першага Статуту⁴¹⁾. Статут першай рэдакцыі, абмежаваўшы права распара-дження ўласніка сваю отчызнай зямлёй, увёў таксама абмежаваныні і ў права земляўласнікаў на духоўныя запісы. Паколькі права адказных было зусім вольным і частка зямлі могла быць перададзенай, праз адказаныні у чужыя руکі, пастолькі Статут першай рэдак-

³⁶⁾ Статут 1566. Разд. III, арт. 4.

³⁷⁾ Статут 1566. Разд. III, арт. 33.

³⁸⁾ Статут 1566. Разд. VII, арт. I.

³⁹⁾ Статут 1529. Разд. V арт. 5.

⁴⁰⁾ Статут 1529. Разд. V арт. 7.

⁴¹⁾ Статут 1566. Разд. VI арт. 10 и 11.

цыі абмежаваў аднай трэцяй часткай маемасьці фамільнай і выслужанай, якую можна аддаваць па адказанью⁴²⁾.

Статутавае права ведае яшчэ асобны від земляўладанья гэтак званае „заставное землевладение“, якое ўжо к XV веку мела пэўнае пашырэнне. Пад застаўным земляўладаньнем Статут разумее землі, адданыя за доўг у забесьпачэнье апошняга. Звычайна, застаўленыя двары пераходзілі ва ўладанье і эксплётатаци ю крэдытора. Прыбытак ад эксплётатаци зьяўляўся свайго роду працэнтамі за пазычаныя гроши. Права заставы шырока практиковалася ў канцы XV і пачатку XVI веку, як самім гаспадаром, так і прыватнымі асобамі. Вялізарны лік вялікакняжскіх такіх дамэнаў знаходзіўся ў заставе ў літоўска-беларускіх магнатаў⁴³⁾. Звычайна застаўленым уладаньнем распарараджаўся крэдытор. Аднак, бывалі выпадкі калі застаўленая маемасьць заставалася ў карыстаньні ўласніка. Разумееца, гэта зьяўляецца выключэннем. Застаўная зъдзелкі маглі быць на тэрмін і без вызначэння апошняга.

Пры передачы ў часове ўладанье заставы, уласнік ня траціў права ўласнасці на застаўленую нярухому маемасьць. Дзякуючы гэтаму земская даўнасьць не пашыраецца на застаўныя ўладаньні, бо крэдытор, які атрымаў землю ў заставу, не зьяўляецца поўным распарарадчыкам ўладанья. Дзякуючы адсутнасці права земской даўнасьці ў адносінах да бяз тэрміну застаўленай маемасьці, уласнік апошняе мае права „отложивши перед врядом пенези“, патрабаваць звароту сабе назад „заставленых держний дедицства своего... так за правом своим прирожоным, так яко колве инак набытым“. Дзяржальник заставы ня мае магчымасьці адмовіць уласніку ў звароце яму назад адданай ў заставу нярухомасьці. У выпадку калі-б дзяржальник заставы, пры падняцці іску не зъявіўся-б у суд, то ўласнік уваходзіць ва ўладанье застаўленай маемасьцю, а застаўная сума пакідаецца ў распараждэньні ўраду для передачы яе дзяржальнику застаўнай маемасьці, які ў суд не зъявіўся⁴⁴⁾. Затым Статут перадбачыць магчымасьць гэткага выпадку, калі сыходзіць тэрмін застаўнае зъдзелкі, а сам уласнік ня мае магчымасьці выкупіць свае маемасьці. У гэткім разе Статут дае ўласніку маемасьці палёгачны гадавы тэрмін, па выхадзе якога маемасьць можа быць выкуплена⁴⁵⁾. У разе, калі, па выхадзе гэтага тэрміну сам уласнік маемасьці, альбо яго сваякі, да якіх павінен звярнуцца ўласнік застаўленай маемасьці з прапановай выкупіць апошнюю ня зробяць гэтага на працягу палёгачнага гадавога тэрміну, то застаўленая маемасьць робіцца ўласнасцю крэдытора⁴⁶⁾. У выпадку, калі асона, якая аддала маемасьць у заставу, памрэ да выкупу, то Статут дае права сыну альбо сваяку выкупіць маемасьць не чакаючы канца палегачнага тэрміну⁴⁷⁾.

Статут першае рэдакцыі, абараняе інтарэсы, як уласніка застаўленай маемасьці, гэтак і яго блізкіх, ад незаконнага прыўлашчванья дзяржальнікам застаўленай маемасьці; без захаванья тых надворных формаў, прысутнасць якіх павінна была абараніць інтарэсы сям'і і ў той-ж час ставіць пад ахову закона таксама і інтарэсы дзяржальнікаў застаўных маемасьцяў. Статут 1529 году не дапушчае звароту застаўленай на тэрмін маемасьці да сканчаньня тэрміну заставы. Статут адносіцца адмоўна да спробаў гэткага роду і разглядае апош-

⁴²⁾ Статут 1529. Разд. V, арт. 18.

⁴³⁾ Пічета, Аграрная реформа, ч. I стр. 37.

⁴⁴⁾ Статут 1529. Разд. X, стр. 5.

⁴⁵⁾ Статут 1529. Разд. X арт. 5.

⁴⁶⁾ Статут 1529. Разд. X, стр. 9.

⁴⁷⁾ Статут 1529, Разд. X, арт. 5.

нія як дзеяньні крімінальнага характеристу, за якія вінаватая асоба падлягае пакараньню. Гэтак, калі-б хто-небудзь заставіў каму маемасьць альбо людзей сваіх на пэўны тэрмін, а затым ня выплатіўшы гроши да выхада тэрміну, адабраў застаўленую маемасьць альбо людзей, то вінаваты ў гэткім дзеяньні павінен заплаціць за гвалт 12 рублёў грошаў і столькі-ж на карысць В. К. Апроч таго, калі-б застаўленыя людзі не захацелі рабіць на свайго часовага дзяржальніка і тым самым зрабілі яму ўшчэрбак, тагды ўласнік застаўленай маемасьці павінен „за кождый тыдзень мае платити навязки шесть грошей за того, каторый буде мети волы а клячу, а за того, каторый пеш буде, мае платити тры гроши“. Роўна-ж, калі-б скончыўся тэрмін заставы, і дзяржальнік застаўленай маемасьці не захацеў бы ўзяць належную яму суму грошаў і вярнуць уласнікам застаўленую маёмасьць, то ў гэткім разе, уласнік павінен звярнуцца да павятовага віжа, які павінен аддаць другой старане належныя ёй гроши. Калі-б дзяржальнік застаўленае маёмасьці ў гэткім разе адмовіўся ўзяць гроши, то тагды віж павінен аддаць гроши ў гаспадарскі скарб і ўвесці ва ўладаньне ўласніка маемасьці, што была ў заставе⁴⁸⁾). Статут другое рэдакцыі фактычна ня ўнёс ніякіх зьмен у сутнасьць статутавага застаўнага права⁴⁹⁾.

Звычайна, у заставу аддаваліся толькі землі, якім ўласнікі вадалі на правох поўнае ўласніцтва і неабмежаванага распараджання⁵⁰⁾. І жонка магла аддаваць у заставу, атрыманае ад мужа вена. Усякага роду дагаворы аб заставе маемасьці павінны былі быць пісанымі. Застава маемасьці спынялася ў выпадку выплаты доўту альбо ўтварэння выкупу. Маёмасьць, нівыкупленая ў тэрмін, пасля адбыцца ўсіх фармальнасцяў пераходзіць ва ўласніць крэдыта⁵¹⁾.

Права ўладаньня зямлі, як агульнае права, саправаджвалася з абвязкам для ўласнікаў адбываць ваенну павіннасць. Статутавае права ня ведае права ўладаньня зямлію, не звязаннага з адпраўленнем ваеннай павіннасці. Статут 1529 году ўскладае на кожнага земляўласніка абвязак адбываць ваенну павіннасць згодна земскае ухвалы „яко на тот час буде потрэба указывати“. Кожны шляхціц павінен выходзіць на вайну асабіста і апроч тога выстаўляць на вайну пэўны лік узброены людзей ў залежнасці ад велічыні свайго ўладаньня, прычым той лік службаў, з якіх выстаўляецца адзін узброены чалавек, вызначаецца ўхвалай. Статут 1529 году, вымагаючы, каб кожны земляўласніка асабіста адбываў ваенну службу, дапушчае аднак магчымасьць незьяўлення на ваенну службу у выпадку хваробы, належным способам засведчанае. У гэткім разе, хворы земляўласнік павінен выставіць замест сябе ўзброенага чалавека. Таксама, калі-б здаровы шляхціц, маючы дарослага сына, ня выдзеленага, захацеў бы высласць яго на вайну замест сябе, то за згодай гэтмана, гэткая замена бацькі сынам дапушчаецца⁵²⁾. У разе адсутніцтва згоды, на войну павінны ехаць бацька. Шляхціц, які адмовіўся адбываць ваенну службу, траціц права на ўладаньне зямлію. Статут пагражае гэткому шляхціцу конфіскацыяй яго маемасьці⁵³⁾). Аднак, калі-б які шляхціц ня прыехаў на вайну па законных

⁴⁸⁾ Статут 1529, Разд. X, арт. II.

⁴⁹⁾ Статут 1566, Разд. VII, арт. 14, 15, 16, 18 и 19.

⁵⁰⁾ Статут 1566, Разд. VII стр. 7.

⁵¹⁾ Статут 1566, Разд. VII стр. 18.

⁵²⁾ Статут 1529, Разд. II стр. I, 5 и 6.

⁵³⁾ Статут 1529 Разд. II, стр. I, 7.

прычынах, то, зразумела, гэткая незьяўленье ня лічыцца незаконным і ня цягне за сабою конфіскацыі маемасьці⁵⁴⁾). Статут другое рэдакцыі ня ўнёс ніякіх зьмен у агульны харктар абавязкаў служылых земляўласнікаў, за выключеньнем толькі таго, што ўсякага роду пытаньні, якія дакранаюцца абароны земскай, абавязкова вырашаюцца на Вольным Сойме⁵⁵⁾)

Што належыць застаўленых маемасьцяў, то пытаньне аб tym, хто павінен быў адбываць з апошніх ваеннай службу, быў абмінуты ў Статуте першай рэдакцыі. Узьнікшыя на гэтым грунце непараўменыні вымагалі тлумачэння і нават юрыдычнага афармаваньня. Гэта было зроблена ў Статуте 1566 году. Апошні назначае, як агульнае правіла, што дзяржальнікі застаўленых маемасьцяў, павінны „службу земскую того заступовати”, калі толькі ў застаўным дакумэнце не абгаворана, што абавязак адбываання ваеннай службы застаецца за яго юрыдычным уласнікам. Апошняя павінны былі адбываць ваенную службу і ў tym разе, калі дзяржальнікам заставы былі асобы, якія ня мелі права па свайму юрыдычнаму стану адбываць ваенную службу „гды бы оселости яковое и можности не мог меть”⁵⁶⁾.

⁵⁴⁾ Статут 1529, Раз. II, арт. 6.
⁵⁵⁾ Статут 1566, Разд. II, арт. I, 2, II, 12 и 13.
⁵⁶⁾ Статут 1566, Разд. II, арт. 4.